



Выборная кампания у заходніх абласцях БССР

НАРАДА ДАВЕРАНЫХ АСОБ

СЛОНИМ, 13 сакавіка. (БЕЛТА). Слоніміскі райком партыі правёў нараду давераных асоб. Присутнічала 40 чалавек. Давераныя тт. Клепко, Красік, Курмыленка і іншыя расказалі, як яны праводзілі агітацыю за кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Саветаў СССР і БССР.

Разам з участкавай выбарчай камісіяй я склаў календар правядзення сваёй работы. Гаворыць гав. Клепко. Сярод агітатараў разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва на лепшую падрыхтоўку і правядзенне заняткаў з выбаршчыкамі. У спытках агітатары запісваюць кароткія даклады аб правядзенні занятках, якія задаваліся пытанні і інш. Я асабіста правёў чацвёра заняткаў з хатнімі дзямі. Праведзена тры агульныя выбаршчыкаў. Дзён сходаў было шэсць сустрэчы выбаршчыкаў у дэпутаты Вярхоўнага Саветаў СССР і БССР т. Герасімчык. На участку абраны кабінкі для галасавання.

УЧАСТКА ГАТОВ ДА ПРЫЁМУ ВЫБАРШЧЫКАЎ

МАЛАДЗЕЧНА, 13 сакавіка. (БЕЛТА). У былым памешчыцкім доме размяшчаўся 55-ы Халхускі выбарчы ўчастак, Маладзечынскай выбарчай акругі № 416. Участак займае тры вількі пакоі. Яны добра абсталяваны мэбляй і ўпрыгожаны лозунгамі, плакатамі, партрэтамі кіраўнікоў партыі і ўрада. Зроблены кабінкі для галасавання, расставлены сталы і выбарчыя ўрны. Участковая камісія заканчвае правядзенне спіскаў выбаршчыкаў. Участак поўнапаўнамоўна падрыхтаваўся да прыёму выбаршчыкаў.

На участку сярод выбаршчыкаў працуе 12 агітатараў. Зараз яны расклумваюць парадка галасавання. Праведзены сходы выбаршчыкаў, прысвечаны сустрэ-

чы з кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР гав. Бярніцкім. У гэтай разгалашылі выбаршчыкі занятыя.

Мы, выбаршчыкі 55-га Халхускага выбарчага ўчастка, 24 сакавіка як адзін прызем да выбарчых урны аддадзі свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і бясстрашных. Мы будзем галасаваць за кандыдатаў тт. Васілія Сямёнавіча Антона Сямёнавіча Малевіча і Андрэявіча Барнапкіна.

Узровень сходаў узды і абавязакства — дзень выбараў — 24 сакавіка сустрэць выкананне плана дэкадавага і дэкадавага і завяршэнне падрыхтоўкі да веснавой сяўбы.

ХРОНІКА ВЫБАРАЎ

БАРАНАВІЧЫ. Днём калектыву барабанскай швейнай фабрыкі «Апляр» арганізаваў вечар, на якім з дакладам выступіў дэпутат Вярхоўнага Савета БССР гав. Падшаў. Дакладчык расказаў рабочым аб сацыяльным саставе Вярхоўнага Савета БССР, аб рабоце асобных дэпутатаў, аб велізарным палітычным і вытворчым уздзе, з якім прыходзілі выбары ў Вярхоўны Саветы СССР і БССР.

БРЭСТ, 8 сакавіка. Друкарня імя Варашылава скончыла друкаванне выбарчых бюлетэняў. Надрукавана 1.800 тысяч экзэмпляраў. Апрача таго надрукавана 30.000 выбарчых лозунгаў. Присутніча да друкавання біяграфій кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Саветаў СССР і БССР.

Вылучаны літаратурна-эстрадны зборнік «Мы выбіраем», прысвечаны выбарчай кампаніі. У зборнік увайшлі вершы і песні савецкіх паэтаў і кампазітараў і дзве п'есы: «На чэку» — Сямёнава-Палонскага і «Яго дэпутат» — М. Эзель.

АНТОНАЛЬ (Брэсцкая абласць). Сярод працоўных Антопольскага раёна ў сувязі з набліжэннем дня выбараў нагаладацца вялікі ўздым. 216 агітатараў нясуць у масы залатыя словы Сталінскай Канстытуцыі. Агітатары тт. Міранюк Кляўзія, Гурына Вера, Пуха, Стасевіч, Рачко Станіслаў і іншыя карыстаюцца ў сельскай вяснянай любові і давагай. У выніку добра пастаўленай агітацыйнай работы сяляне вёсак «1 мая», Галоўчыцы, Старая Пемра, Дзятловічы і інш. арганізавалі 16 абозаў з хлебам і іншымі сельска-гаспадарчымі прадуктамі. Аднаго хлеба гаспадарчым прадуктамі. Аднаго хлеба сяляне прывезлі 40 тон.

ПРУЖАНЫ. Працоўнае сялянства раёна адзначае выбарчую кампанію вялікім вы-

творчым уздзеям. Сяляне арганізавалі абозы з сельскагаспадарчымі прадуктамі, выязджаюць на дэкадавыя паўтары тоны збожжа, 200 кілаграм са і многа іншых сельскагаспадарчых прадуктаў.

Чырвоныя абозы са збожжам і бай арганізавалі сяляне Рудніцкай часкай вяснянай. З Рудніцкай і птоўдзена на дэкадавазкі выехалі 350 падоў.

ГРОДНА, 13 сакавіка. (БЕЛТА). 14 выбарчых участкаў. 369-й выбарчы агітатары разам з членамі новай камісіі праводзіць інтывіуагатурні з выбаршчыкамі. Такімі гукамі ўжо ахоплены 1.100 выбаршчыкаў. Акрамя таго, на участку працуе 12 агітатараў, якія наведваюць 600 чалавек. Зараз на участку заканчваецца падрыхтоўка да выбарчых дзён, па неспытанным, састарэлым і для таго, каб у дзень выбараў дзямі выканаць свой абавязак савецкага грамадзяніна.

КОБРЫН. Сяляне вёсак Шыткі, Любінікі і Байшча арганізавалі ў гэты выбарчы ў Вярхоўны Саветы СССР і БССР чырвоны абозы. На раённую базу Заготзэрна зена для продажу дзяржае 10.554 грамы хлеба. Тут-жа аб'явіў мітынгі якім выступілі сяляне Дудко і веп. У сваіх выступленнях яны разаб'яснілі свабодным жыццям сялян пры соудзе, аб тым, з якім энтузіязмам якім вялікім уздымам сустракаюць ў нашароднае свята — дзень выбараў Вярхоўнага Саветаў СССР і БССР.

РЫХТУЮЩА ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ

БРЭСТ. (Спец. нар. «Звязда»). У паветры пахне вясной. Сяляне заходніх абласцей сустракаюць яе ў новых умовах, свабодна і шчасліва. 33.347 гектараў панскіх і царкоўнай зямлі раздана сялянам Брэсцкай абласці. Яны атрымалі 900 коней, 2.750 кароў, 1.627 свіней, 490 авечак.

Разгарнулася дзейная падрыхтоўка да веснавой сяўбы, якую ўпершыню сяляне арганізавана праводзіць у вываленнай зямлі. Рамянтуцца сельскагаспадарчы аддзюкі на поле гной, азмашчацца насенне. Працуюць 63 зэрназачышчальныя пункты.

У Маладзечынскім, Дамачўскім і Гайнраёнах ачышчана 70 працэнтаў пераважна арцельнай формы гаспадарства індывідуальнай. 460 сялян Любіншчын, Капачэўскага раёна, заявы ў якіх выражаюць жаданне нацца ў сельгасарцель. Усяго ў паўдзена 6.137 таіх заў.

У Жабінаўскім, Брэсцкім, Маладзечынскім і іншых раёнах створаны першыя с/к.

P. СІМХО

КАНДЫДАТЫ ВЫЗВАЛЕНАГА НАРОДА

Зоя Скобля

7 год было Зоі, калі яна пайшла пасвіць панскіх кароў. У кастры—салак чорнага, як зямля, хлеба, бутэлька з вадой. Ад самага рання да позняга вечара, у летнюю спякоту, у дждж, у холад, босяй бегала 7-гадовая Зоя за панскімі каровамі.

Шлі годкі. Вырасла Зоя цёмнай, непісьменнай. Аднойчы ўвечары бацька паклікаў да сябе лачку:

— Пара табе, Зою, замуж. Табе ўжо семнаццаць мінула. Нема ў мяне сіл усіх вас карміць. Вось заўтра прыедуць сваты. Міхал Скобля вельмі добры хлопек, і не бедняк — мае тры гектары зямлі, каля. Зою горка заплакала. Яна ведала вочна хворага бедняка Міхала Скобля.

— Не пайду за яго, татка, і годзе. Лепш памру з голду.

Зб'ў бацька Зою. На крык яе збегліся ўсе суседзі. Нарэшце прымушана была падпарадкавацца бацьку.

І папаяко зноў горкае, як палы, жыццё Зоі. Работа ў гаспадарцы, у людзей. Прыходзілася спіраць панскую блізіну. Пасля раптоўнай смерці мужа Зою Скобля асталася з трыма маленькімі дзецьмі. З усім дрэнна стала жыць. Давалася батрачыць, ад рання да позняй ночы працаваць за кавалак хлеба.

18 верасня 1939 года. Гэты дзень назаводзі астанца ў панскі жыхароў Навагрудскага раёна. У гэты дзень

Чырвоная Армія на сваіх баявых шляхах прынесла працоўным Навагрудчынам вызваленне, радасць і шчасце.

З першага ж дня прыходу Чырвонай Арміі Зою Скобля ўключылася ў актыўную барацьбу за перабудову ўсяго жыцця павоюму. Яна дапамагала Чырвонай Арміі ачышчаць вызваленую зямлю ад афіцэрскіх банда, палонкаў контррэвалюцыйных партый асаблікаў. Зою аказвала дзейсную дапамогу сялянскаму камітэту ў раздзеле памешчыцкай зямлі, у размеркаванні яе паміж працоўнымі сялянамі.

...Кастрычнік 1939 года. Паміж школы мястэчка Косылева перапоўнена. Разам з сялянамі сваёй вёскі прыйша Зою Скобля на сход да таго, каб вылучыць кандыдата ў дэпутаты Народнага Сабрання Заходняй Беларусі. Нібы крозь сон пачула яна сваё прозвішча. Выступіўшы старшыня валаснога камітэта Міхал Наумовіч заявіў:

— Унесена прапанова вылучыць кандыдатам у дэпутаты Народнага Сабрання Заходняй Беларусі нашу аднасяльчанку Зою Скобля. Усе прысутныя дружна падтрымалі прапанову Косылеўцаў.

Радасці Зоі не было канца. Спачатку не верылася: як гэта магчыма — мяне, былую батрачку, пасылаюць у Народнае Сабранне Заходняй Беларусі, дзе будзе вырашана лёс народа.

Прыбыванне ў Маскву, сустрэча з вялі-

кім Сталіным застануцца ў памяці Зоі на ўсё жыццё.

— Які родны, мілы наш Сталін, — расказвала пасля сялянам Зою Скобля. — Ён сустрэў нас, як родных сыноў і дачок. На развітанне нам таварыш Сталін сказаў: «Вывайце здаровы, жыўце багата».

Не пазнаць зараз Зою Скобля. Яна скончыла курсы палітлітатараў, праводзіць вялікую агітасавую работу. У вольны ад работы час Зою Канстанцінаўна настойліва вучыцца. У яе хатняй бібліятэцы знойдзецца «Пытанні ленынізма» Сталіна, «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)

І іншую літаратуру. Зою Канстанцінаўна не толькі ліквідавала сваю непісьменнасць, яна нядрэнна чытае і піша. У сваім артыкуле, прысвечаным 60-годдзю з дня нараджэння таварыша Сталіна, Зою пісала: «За радасць, за шчасце, за Канстытуцыю, якая асвятляе нам наша новае жыццё, перш за ўсё, мы абавязаны нашаму вялікаму і роднаму Сталіну».

Зою Канстанцінаўна Скобля вылучана зараз кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, 24 сакавіка выбаршчыкі аддадуць свае галасы за верную лачку народа.

Г. МАЛІКІН.

Надзежда Герасімчык

Прывітанне і вясёлыя залучэнні была Надзежда. Першаю яна запявала песню ў дзявоцкім карагодзе, першаю выходзіла на шырокі круг для танцаў.

І праца спорылася ў яе. У пятнаццаці год пайшла яна на Слоніміскі лесазавод. Прапавала на зямельнішчы, пры заводскіх бракерах, і ўсе не маглі нахваліцца яе залатымі рукамі.

Самастойная, не ўмерочная лісвіць майстрам і выкротару, яна падбалася ўсім работам: вельмі якрая такою павіна быць дзяўчына-работніца — горкай, вясёлай, вельможай сабе пану.

Ёй было тады 18 год. Маці ўгаварвала пайсці замуж. Пракляіваючы сваю долю, яна згадзілася.

Пабягла яе дзівочая краса. Пагаслі вясёлыя іскры ў карых вачах, не чулася больш звонкіх песень.

Строгая і пажурнеўшая, яна моўчкі

цягнула ямку жыцця, гатовая ўсё пераціраць і перажыць.

У яе нарадзілася дзіця. Дзяўчынка. Вясёлая, карыя вочы. Вылігата маці. Надзежда не магла адарвацца ад яе. А трэба было адрыва ісці на завод, зноў станавіцца на работу. Яшчэ слабая, неакрпшая, яна захварэла. Муж, сваякрова папракалі яе, яна не вытрымала, пайшла ад іх.

Надзежда пачала жыць адна. Адкінуўшы ўсе забавоны і перапітныя вясковыя бабунь, яна зрабіла выклік старому вясковому быту, асуджаўшаю жанчыну на работу і наволю. Не дапамагі нікія ўгаворы бацькоў. Надзежда хацела адстаць сваю свабоду.

Цяжка дзася ёй барацьба за чалавечую годнасць. Ад яе адварчваліся, з ёй не халелі размаўляць.

...Верасеньскім днём мінулага года ў пікі Слонім увайшла чырвоная танкі, і тысячы людзей разгалілі свае сны.

Надзежда адрыва адчула, што ў яе жыцці настала новая пара. Усе ранейшыя голы залілі ў аду пінную ноч. Пасля якой раптам прышоў яркі сонечны дзень. Перад ёю лажла шырокая, у прысалах і вятках марога. Была вясень, а яна бачыла вясну, і на сэрцы ў яе было лёгка і радасна.

З ўсёй пакласцю сваёй кіпучай натуры Надзежда ўзялася будаваць новае жыццё. Яе вылучылі ў арганую камісію па выбарах у Народнае Сабранне.

Без капіталіста Бверскага, самі сабе гаспадары, пачалі кіраваць заводам рабочыя. Работніцу Надзежда Герасімчык прызначылі начальнікам аддзела караў.

Двапятага лютлага на заводзе адбыўся перадыбарны сход. Стары рабочы Мамай прапанаваў вылучыць Надзежду Герасімчык кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Яго прапанову аднадушна падтрымаў рабочы калектыв.

Усхваляваная, Надзежда Георгіеўна ў сваім адказным слове запэўніла рабочых у тым, што яна будзе шчыра, не шкадуючы жыцця, стаяць за народ. Яна прыпомніла жыццё і смерць свайго бацькі, пакаляўшага зароўе на капіталіста Бверскага, расказала аб горкай жаночай долі пры старым парадку.

— Ніколі больш не вернуцца на нашу зямлю крывасмокі-паны. Ніколі больш не будуць пакутаваць нашы бацькі, браты і сёстры. Вызваленая палей роднай Чырвонай Арміяй, мы заживем шчаслівым жыццём у дружнай савецкай сям'і. А там, дзе жывуць дружна, ніякі вораг не страшны. Пашлем-жа ад чыстага сэрца нікі паклон нашаму бацьку Сталіну, даўшаму нам вызваленне і шчасце. Ці, ЗАРЧЫНІ.

ІНСТЫТУТ ЭКАНОМІКА АКАДЭМІІ НАУК БССР

Пры Акадэміі навук БССР створана вучкова-даследчы інстытут эканомікі, гэтым годзе ён будзе прапавіць праблемнай размяшчэння вытворчых комплекснага развіцця народнай гаспадары БССР і яе асобных абласцей. У працоўны гэтай тэмы будзе ўдзельнічаць з 30 спецыялістаў Акадэміі навук, Дзяржаўнага, навукова-даследчага інстытутаў і наркаматаў рэспублікі.

Інстытут будзе таксама праводзіць работу па арганізацыйна-эканамічных рамянічых аблоках сельскагаспадарчых мых у калгасах БССР.

У сучасны момант інстытут заняты рыхтоўкай матэрыялаў па эканоміцы БССР для Беларускага павіненна саюзнай сельскагаспадарчай вясны 1940 года. Складваюцца манатграфіі дзельных калгасаў БССР, карта прамаваці і т. д.

